



Алесь СУША

БІБЛІЯТЭКІ

ў адукацыйнай прасторы даўняга Полацка

У артыкуле расказваецца пра гісторыю ўзнікнення, фарміравання і далейшы лёс полацкіх кнігазбораў — бібліятэк Полацкага езуіцкага калегіума, Полацкай духоўнай семінарыі, Полацкага кадэцкага корпуса і іншых навучальных устаноў.

Кніга на працягу многіх стагоддзяў была адной з асноўных крыніц пашырэння асветы. Праз яе чалавек далучаўся да найвышэйшых дасягненняў цывілізацыі, інтэграваўся ў культурную прастору свайго краю, ствараў сваю ўласную сістэму светайспрымання. Паступова ўзнікалі бібліятэкі, што дазваляла абагульніць намаганні многіх людзей па збіранню кніг і забяспечыць іх лепшую захаванасць.

Першыя бібліятэкі на тэрыторыі Беларусі ўзніклі ў багатым на кніжныя традыцыі Полацку. На працягу доўгага часу горад з'яўляўся буйным культурным цэнтрам, які меў развітую сістэму ўстаноў адукацыі і культуры. Першыя вучэльні з'явіліся тут яшчэ ў старожытнасці і дзейнічалі пры найбуйнейшых манастырах. Вядома, што ў XI—XVI стст. у Полацку існавалі наступныя праваслаўныя манастыры: Сафійскі, Спаса-Ефрасіннеўскі, Бельчыцкі Барысаглебскі, Багародзіцкі, Богаяўленскі, Казьма-Дзям'янаўскі, Пятроўскі, Юр'еўскі, Машонацкі Уваскрасенскі, Экіманскі Іаана-Прадзечанскі, Троіцкі Запалоцкі, Прабражэнскі Запалоцкі, Гарадзецкі Міхайлаўскі, Лу-

чанскі Мікалаеўскі¹. Каталіцкая царква таксама была прадстаўлена ў Полацку шэрагам храмаў і манастыроў, пры многіх з якіх дзейнічалі навучальныя ўстановы рознага ўзроўню. Так, напрыклад, лічыцца, што Францыск Скарэна атрымаў пачатковую адукацыю ў Полацкім кляштары бернардзінцаў². У XVII—XIX стст. шэраг навучальных устаноў існаваў пры розных структурах уніяцкай царквы³, паколькі ў Полацку знаходзіўся цэнтр адной з самых важных уніяцкіх архіепархій.

Аднак невялікія школы пры храмах і манастырах не мелі самастойнага характару і tym больш уласных бібліятэк. Таму мы звернем увагу на бібліятэкі адукацыйных устаноў Полацка, якія мелі самастойныя характар, — калегіум, семінары, гімназій і інш.

Першай буйной навучальнай установай Полацка стала **Полацкі езуіцкі калегіум**, заснаваны ў 1580 г. (у 1812 г. пераўтвораны ў акадэмію з правамі ўніверсітэта). Пры ім ствараўся і найбуйнейшы кнігазбор горада. Бібліятэка калегіума стала адным з цэнтраў інтэлектуальнага жыцця Беларусі, была прадметам

СУША Аляксандр Аляксандравіч.

Намеснік дырэктара па навуковай работе і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі. Нарадзіўся ў 1982 г. у г. Мінск. У 2005 г. закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці "культуралогія", у 2008 г. — Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы. У 2009 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме "Культурная спадчына грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў канцэпцыі "Усход—Захад". Займаецца вывучэннем гісторыі кніжнай культуры Беларусі. Аўтар больш за 170 навуковых публікаций.



пастаяннага клопату полацкіх езуітаў, іх гордасцю і багаццем⁴. Кнігазбор хутка павялічваўся за кошт набыцца новых кніг і атрымання выданняў у дар ад вядомых дзяржайных і грамадскіх дзеячаў. Разам з тым цярпеў ён ад ваенных дзеянняў і стыхійных бедстваў. Так здарылася падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 1654—1667 гг., пасля якой увесь калегіум прыйшлося аднаўляць нанава, і ў выніку вялікага пажару 1682 г., калі частка бібліятэкі згарэла⁵. Пасля пажару бібліятэка была перанесена ў новы каменны будынак. У 1705 г., асцерагаючыся шведскіх войскай, езуіты вывезлі бібліятэку калегіума ў будынкі былога Спаскага манастыра, якім яны валодалі з XVI ст. Аднак у апошні дзень пераезду амаль уся бібліятэка згарэла⁶. Пажар 1750 г. у чарговы раз знішчыў адноўленыя зборы полацкіх езуітаў⁷. Пачалося чарговае адноўленне бібліятэкі ў галоўным мураваным корпусе калегіума.

Істотныя змены ў гісторыі бібліятэкі Полацкага езуіцкага калегіума адбыліся пасля першага падзе-лу Рэчы Паспалітай у 1772 г. У ліку далучаных да Расійскай Імперыі гарадоў быў і Полацк (асноўная яго частка). У наступным, 1773 г., дзейнасць ордэна езуітаў была забаронена рашэннем Папы Рымскага Клімента XIV. Аднак расійская імператрыца Кацярына II дадзенае рашэнне не падтрымала, і на тэрыторыі Расійскай Імперыі езуіты прадоўжылі сваю дзейнасць. Полацк фактычна стаў сталіцай іх ордэна. З 1777 г. пры Полацкім калегіуме быў адкрыты адзіны ў тагачаснай Еўропе езуіцкі навіцыят (установа для падрыхтоўкі манахаў)⁸.

Пераезд у Полацк вялікай колькасці высокаадукаваных прадстаўнікоў ордэна езуітаў з Францыі, Італіі, Галандыі і іншых краін супрададжаўся перамяшчэннем сюды іх кніжных збораў. У гэты час у фондах бібліятэкі істотна змянілася прапорцыя паміж кнігамі з друкарні Рэчы Паспалітай і еўрапейскімі выданнямі. У 1787 г. у інвентары кніг бібліятэкі Полацкага езуіцкага калегіума былі пазначаны кнігі 5576 аўтараў, пад імёнамі асобных з іх значылася да 50 выданняў⁹. У 1806 г. колькасць кніг у бібліятэцы павялічылася да 20 тыс., у 1815 г. — да 35 тыс. Ёсьць звесткі, што напярэдадні закрыцця акадэміі ў 1820 г. яе бібліятэка налічвала да 60 тыс. тамоў¹⁰. Багаццем і разнастайнасцю бібліятэкі былі ўражаны многія яе наведвальнікі, сярод якіх быў і расійскі імператар Аляксандр I.

На завяршальным этапе свайго існавання бібліятэка полацкіх езуітаў складалася з Галоўнай бібліятэкі (кнігі на еўрапейскіх і ўсходніх мовах — каля 30 тыс. тамоў), Польскай бібліятэкі (выдзелена з Галоўнай у 1817 г., налічвала больш за 10 тыс. тамоў), Студэнцкай бібліятэкі, бібліятэкі клерыкаў, бібліятэкі акадэмічнай канцылярыі, бібліятэкі крамы, бібліятэкі друкарні, бібліятэкі музычнай бурсы (548 нот розных твораў) і бібліятэкі касцёла. Меўся таксама шэраг падручных бібліятэк у вучэбных памяшканнях¹¹. Правіламі забаранялася блытаць кнігі паміж рознымі бібліятэкамі¹².

Галоўная і Польская бібліятэкі былі прызначаны толькі для прафесараў акадэміі. Яны знаходзіліся ў вялікай светлай зале (позней Польская бібліятэка заняла асобную залу) на другім паверсе (над трапезнай) цэнтральнага 3-павярховага будынка калегіума. Цішыню ў зале захоўвалі падвойныя дзвёры. Свято ў памяшканні трапляла праз 6 вокнаў, якія пры яркім сонцы завешваліся белым палатном. На сценах віселі 10 партрэтаў (у тым ліку Кацярыны II і Аляксандра I), на шафах стаялі 2 пазалочаныя бюсты, 4 вялікія і 16 малых драўляных вазонаў, размалеваных пад мarmur. У памяшканнях была цудоўна спланаваная сістэма ацяплення (у падлозе) і вентыляцыі. Пасярэдзіне залі для чытачоў стаялі дзеяць сталой з зэллікамі, абцягнутымі скурай. Кнігі Галоўнай бібліятэкі былі расстаўлены ў 21 вялікай шафе, 9 сярэдніх і 6 маленьких кніжных шафах пад кожным акном. Кнігі Польской бібліятэкі былі расстаўлены ў 8 шафах і знаходзіліся ў асобным памяшканні. Перад ім стаяла 17 агульнадаступных адкрытых шаф Студэнцкай бібліятэкі¹³.

На набыццё літаратуры ў калегіуме выдзяляліся значныя фінансавыя сродкі. Вялікія закупкі кніг адбыліся ў 1636 г. (на 300 злотых), 1643 г., 1646 г., 1647 г. (на суму больш за 1 тыс. злотых)¹⁴. Напрыканцы існавання бібліятэкі на папяўненне яе збораў і набыццё навучальных дапаможнікаў таксама штогод выдзяляліся нямалыя сумы: да тысяч расійскіх рублёў (у 1819 г.)¹⁵. Аб'ём фінансавых сродкаў, адведзеных на закупку літаратуры, вызначала кірауніцтва ордэна езуітаў.

Важнай крыніцай папяўнення фондаў з'яўляліся і добраахвотныя ахвяраванні. Так, значныя зборы ў бібліятэку яшчэ напачатку яе існавання перадалі езуіты Ян Рывацкі (1632 г.) і Ян Садкоўскі (1683 г.)¹⁶. Шмат еўрапейскіх выданняў прывезлі з сабой у 1770-я—1790-я гг. езуіты, якія пераехалі ў Полацк. Многа выданняў трапіла ў бібліятэку ад членаў ордэна і католіцкіх архірэяў у пачатку XIX ст.¹⁷.

Вялікую частку фондаў бібліятэкі Полацкага езуіцкага калегіума складалі заходніе єўрапейскія выданні па філасофіі, тэалогіі, кананічнаму і грамадзянскому праву, царкоўнай і свецкай гісторыі, мовазнаўстве, мастацтвазнаўстве, ваенным, медыцынскім, матэматычным, тэхнічным, прыродазнаўчым і іншых дысцыплінах, энцыклапедычныя, даведачныя, літаратурныя і мастацкія выданні, багатая перыёдніца¹⁸. Для патрэб школьнага тэатра пры калегіуме збираліся выданні твораў єўрапейскіх драматургіяў.

У 1787—1820 гг. у Полацку дзейнічала езуіцкая друкарня. Яна выпускала шмат выданняў, якія ў абавязковым парадку паступалі ў фонды бібліятэкі калегіума. Захоўваліся ў бібліятэцы і выданні пратэстанцкіх, праваслаўных і ўніяцкіх друкарні Беларусі. Паводле сцярдження гісторыка М. Марошкіна, "бібліятэкі езуіцкіх калегій, а асабліва Полацкай, поўныя былі рускімі і славянскімі кнігамі"¹⁹. Цікава, што ў 1820 г. у зборах бібліятэкі Полацкай акадэміі налічвалася 89 антыезуіцкіх кніг-пасквіляў²⁰. Гэта сведчыць аб тым, што езуіты імкнуліся не знішчаць скіра-




Кніга са штампам бібліятэкі Полацкай езуіцкай акадэміі і паметкай, што яна знаходзіцца ў спісе забароненых.

ваныя супраць ордэна творы, а збіраць іх і вывучаць, каб быць падрыхтаванымі да аргументаў крытыкаў.

Кіраванне бібліятэкай даручалася прэфекту калегіума, чые абавязкі рэгламентаваліся Статутам ордэна езуітаў. На пасаду прэфекта нярэдка абіраўся выкладчык рыторыкі і паэтыкі. Для бібліятэкі гэта было важна, паколькі такія людзі былі добра знаёмы з літаратурай, што выходзіла ў самых розных друкарнях Еўропы. Прэфект адказваў за камплектаванне фонду; закупаў новую літаратуру і прапагандаваў яе сярод выкладчыкаў; захоўваў ключы ад кнігасховіща; дапускаў да збораў толькі тых карыстальнікаў, якім гэта было дазволена; сачыў, каб забароненая кнігі не трапілі да непадрыхтаванага чытана; кантроліраваў вяртанне выдадзенай літаратуры (вёў сшытак кнігавыдачы); расстаўляў кнігі ў прадметным парадку; складаў каталогі бібліятэкі і прад'яўляў іх правінцыялу ордэна падчас праверкі; сачыў за чысцінёй і вільготнасцю ў памяшканнях²¹. Дапамогу прэфекту аказвалі малодшыя магістыры і клеркі.

У выніку дзеянасці прэфектаў і іх памочнікаў на большасці захаваных выданняў з бібліятэкі Полац-



Эклібрис бібліятэкі Полацкай езуіцкай акадэміі.

кага езуіцкага калегіума маецца або рукапісная адзнака або прыналежнасці да бібліятэкі, або адпаведны штамп ці экслібрис. Большасць кніг мае запісы падобнага кшталту: "Inscriptus Catalogo librorum Collegii Polocensis Societatis Jesu" ("Запісана ў каталогу кніг Полацкай калегії Таварыства Ісуса"), альбо скарочаныя варыянты "Colleg. Poloc. Soc. Jesu." і "Coll. Pol. S. J.".

Пасля закрыцця ў 1820 г. акадэміі яе бібліятэка была часткова разрабавана. Сучаснікі так апісвалі тыя падзеі: "Наступіла сапраўднае рабаванне. На працягу некалькіх дзён бібліятэку без літасці расцягнулі. Рэдкія і дарагія кнігі прадаваліся за некалькі грошаў. Нават паліцыя дапамагала гэтаму раскрыданню. Рабаванне было спынена камісіяй, прызначанай для прыняцця касцёла, бібліятэкі, рухомай і нерухомай маёмесці"²². Праз месяц пасля выдання дэкрэта аў выгнанні езуітаў збор Галоўнай бібліятэкі скараціўся да 13 490 тамоў, Польскай — да 2434 (або 2436), Студэнцкай — да 3708, а ўсіх бібліятэк разам — да 23 563 тамоў. Відавочна, што зборы скараціліся больш чым у два разы²³.

Рэшткі езуіцкай бібліятэкі ў 1822 г. былі перададзены Полацкаму вышэйшаму піярскому вучылішчу, якое існавала ў 1822—1830 гг. у будынках колішняй акадэміі. Аднак у хуткім часе і гэтая навучальная ўстанова была закрыта, паколькі не адпавядала духу рэформ па распаўсюджванні праваслаўя і нейтралізацыі ў Беларусі заходняга ўплыvu.

Пасля закрыцця піярскага вучылішча цікавасць да багатай полацкай бібліятэкі выказалі імператар Мікалай I, міністр унутраных спраў Д.М.Блудаў, міністр народнай асветы князь К.А.Лівен, дырэктар Імператарскай публічнай бібліятэкі А.М.Аленін і іншыя вядомыя дзеячы. Пасля вывучэння і разбору бібліятэкі спецыяльна прызначанай у 1830 г. камісіяй асноўная і найбольш каштоўная частка збору была размеркавана паміж буйнейшымі публічнымі бібліятекамі і навучальнымі ўстановамі Масквы і Пецярбурга, а невялікая частка перададзена "беларускім гімназіям". Створанаму ў 1835 г. Полацкаму кадэцкаму корпусу пакінулі толькі 2080 кніг (1477 тытулаў) па ваеннае справе, матэматычных і прыродазнаўчых навуках²⁴. Для пароўнання, бібліятэцы Пецярбургскага ўніверсітэта былі перададзены 4262 вы-

данні, у тым ліку 1 інкунабула* і 17 палеатыпаў**²⁵. Ёсьць звесткі, што ў цэлым у Пецярбург было вывезена 256 пудоў кніг, у Рыгу і Каралевец (Кёнігсберг) — па 300 пудоў рукапісных кніг²⁶ (праўдападобна, на макулатуру).

Сёння фрагменты бібліятэкі Полацкай езуіцкай акадэміі захоўваюцца ў зборах Расіі, Украіны, Літвы і Беларусі. Некалькі соцені выданняў зберагаюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, куды яны трапілі праз пазнейшыя зборы Полацкага кадэцкага корпуса. У наш час прадаўжаюцца вывучэнне буйнейшага полацкага кнігазбору, разглядаюцца магчымыя шляхі не толькі рэальнай, але таксама бібліографічнай ці віртуальнай (паўнатэкставай) рэканструкцыі гэтай калекцыі.


Бібліятэка Полацкай езуіцкай акадэміі была найбуйнейшым кніжным зборам. Аднак і іншыя навучальныя ўстановы мелі значныя кнігазборы. Акрамя каталікоў актыўна займаліся адукацийнай дзейнасцю ўніяты. Пры Полацкім Сафійскім саборы як цэнтры буйной архіепархii існаваў манастыр базыльян, які здаўна ўтрымліваў школу, што забяспечвала даволі высокі ўзровень адукцыі. Напрыклад, напачатку XVIII ст. лекцыі па філасофіі тут чытаў вядомы вучоны і царкоўны дзеяч, доктар філасофіі і тэалогіі манах-базыльянін Ігнат Кульчынскі²⁷. У той жа час самастойнай навучальнай установы ўніяцкая царква ў Полацку не мела аж да 1806 г., калі была адкрыта **Полацкая духоўная семінарыя**. Да 1839 г. яна нярэдка называлася Беларускай духоўной семінарыяй і на працягу пэўнага часу была найбуйнейшай ўніяцкай навучальнай установай у горадзе і рэгіёне.

У 1820-я гг. вялася падрыхтоўка да адкрыцця на базе семінарыі вышэйшай навучальнай установы — ўніяцкай духоўной акадэміі, якая магла бы стварыць процівагу Галоўнай духоўной семінарыі пры Віленскім універсітэце (у апошнія ўніяты вучыліся сумесна з каталікамі і маглі трапіць пад іх уплыў, што не падабалася ўладам). Аднак гэты праект не быў рэалізаваны з-за асцярогі, што стварэнне акадэміі будзе спрыяць згуртаванню і ўзмацненню ўніяцкай царквы²⁸. Пасля ліквідацыі ўніі семінарыя стала праваслаўнай, а ў 1856 г. была пераведзена ў Віцебск, дзе існавала да рэвалюцыйных падзеяў 1917 г.

Бібліятэка Полацкай духоўной семінарыі пачала збірацца ў 1807 г.²⁹. Яе аснову склалі кнігі з царкоўных і манастырскіх бібліятэк Полацкай ўніяцкай архіепархii. Спачатку бібліятэка семінарыі размяшчалася ў архіепіскапскай рэзідэнцыі ў маёнтку Струнь пад Полацкам, а ў 1808 г. была пераведзена ў Полацк у будынкі закрытага да таго часу Сафійскага базыльянскага манастыра³⁰. Адпаведна зборы манастыра і Сафійскага сабора ўліліся ў фонд бібліятэкі. Участкі 1812 г. бібліятэка была часткова разрабавана.

* Інкунабулы (ад лац. incunabula — калыска, пачатак) — кнігі, выдадзеныя ў Еўропе ад пачатку кнігадрукавання да 1501 г.; сёння яны з'яўляюцца надзвычай рэдкімі.

** Палеатыпы (ад грэч. palaios, старожытны, typos — адбитак, узор) — выданні першай паловы XVI ст.



Кніга са штампам бібліятэкі Полацкай духоўной семінарыі.

Штамп бібліятэкі Полацкай духоўной семінарыі.

Друкаванай літаратуры для патрэб семінарыі, а асабліва для хатній працы семінарыстаў, на першым часе не хапала. Распаўсюджаным было выкарыстанне рукапісных сышткаў з лекцыямі³¹. Паступова адбывалася камплектаванне фондаў. Апрача набыцця новых выданняў з Расіі і з-за мяжы бібліятэка атрымала шэраг выданняў у дар ад праваслаўных і ўніяцкіх архірэяў (напрыклад, I.Лісоўскага, I.Красоўскага, Я.Мартусевіча і інш.). У 1830-я гг., калі адзін за адным закрываліся манастыры базыльян, бібліятэка Полацкай духоўной семінарыі часткова папоўнілася за кошт іх кніжных збораў. Гэта пацвярджаюць не толькі гістарычныя крыніцы, але і захаваныя да нашага часу кнігі з бібліятэкі семінарыі, што маюць пазнакі папярэдніх уладальнікаў.

Пасля рэвізіі семінарыі, праведзенай у 1830 г. мітрапалітам Іосіфам Сямашкам, а асабліва пасля прыбыцця ў 1833 г. у Полацк епіскапа Смарагда Крыжаноўскага і Васіля Лужынскага, значна актыўизавалася паступленне ў бібліятэку семінарыі кніг з Расіі³². Адначасова з ужытку выводзіліся падручнікі,

катэхізісы і багаслужэбныя выданні ўніяцкіх друкарні і кнігі заходніх аўтараў. Гэта выклікала супраціўленне як выкладчыкаў, так і семінарысту. Навучэнцы пакінулі на старонках кніг мноства нататак аб няслушнасці праваслаўнага багаслоўя і царкоўнай гісторыі ў трактоўцы расійскіх аўтараў (напрыклад, у Сімвале Веры дапісвалі філіоквэ* і выкрэслівалі абразлівія заўвагі пра унію)³³.

Для бібліятэкі Полацкай духоўнай семінарыі былі адведзены асобныя памяшканні. Асноўная чытальная зала — бібліятэчная — была прызначана для работы семінарысту. Закрытай для іх была так званая фундаментальная бібліятэка, прызначаная для патрэб выкладчыкаў.

За паступленнем літаратуры сачылі прэфекты (інспектары) семінарыі. У далейшым з'явілася пасада бібліятэкара, якая звычайна сумяшчалася з выкладчыцкай працай. Бібліятэкам прызначалі вельмі дасведчаных і адказных асоб. Напрыклад, да 1861 г. пасаду бібліятэкара семінарыі займаў вядомы беларускі вучоны Ксенафонт Гаворскі³⁴. Акрамя гэтага ён быў выкладчыкам біблейскай і царкоўнай гісторыі, царкоўных старажытнасцей, кананічнага права, яўрэйскай мовы і гісторыі рускага расколу. Пасля К.Гаворскага пасаду бібліятэкара семінарыі заняў сакратар семінарскага праўлення, эканом семінарыі Мацвея Красавіцкі, які таксама сумяшчай працу з выкладаннем Святога Пісьма, "славесных навук" і лацінскай мовы³⁵.

Як ужо адзначалася, у 1856 г. бібліятэка разам з семінарыяй была пераведзена ў Віцебск, дзе папаўнялася ўжо пераважна рускамоўнай літаратурай. У 1865 г. у фондах налічвалася 5357 назваў кніг у 9158 тамах. Пераважалі кнігі на лацінскай (3148 тамоў) і рускай (2649) мовах. Сярод іншых меліся выданні на нямецкай (1370), польскай (1069), французскай (572), італьянскай (180), грэчаскай (104), англійскай (25) і яўрэйскай (8) мовах. Да таго ж у бібліятэцы меўся 33 кнігі "на малавядомых мовах"³⁶.

Па звестках віцебскага краязнаўца А.Падліпскага, у 1869 г. зборы бібліятэкі павялічыліся да 6 тыс. тамоў, а ў 1888 г. дасягнулі 8 тыс. тамоў³⁷. Аднак гэта інфармацыя не стасуецца з прыведзенымі вышэй звесткамі. Верагодна, гаворка павінна ісці пра 6 і 8 тыс. назваў выданняў. Але з віцебскім даследчыкам можна пагадзіцца ў тым, што хоць семінарыя і стала праваслаўнай яшчэ ў 1839 г., але аснову каштоўных калекцый яе бібліятэкі прадаўжалі складаць колішнія ўніяцкія зборы: па звестках дарэвалюцыйных гісторыкаў, яны займалі 18 шаф³⁸.

У сітуацыі, калі карыстанне старымі ўніяцкімі зборамі абмяжоўвалася, а новых паступленняў было недастаткова, адчуваўся істотны недахоп навучальнай, навуковай і даведачнай літаратуры. Па сведчанні рэктара семінарыі Міканора Браўковіча, пасля свайго прызначэння на пасаду ў канцы 1865 г. ён

знейшоў у класе ніжэйшага аддзялення толькі чатыры кнігі для навучання грэчаскай мове, а ў класе вышэйшага аддзялення — толькі чатыры кнігі Бібліі; не было хрестаматый па французскай мове, на экзамены семінарысты ішлі пераважна без кніг. На пытанне пра наяўнасць у семінарыі карт і атласаў рэктар атрымаў дзіўны для сябе адказ: "некалі былі, а цяпер няма". Пасля рэктар выявіў, што ў семінарскай бібліятэцы ўсё ж знаходзілася вялікая колькасць кніг на самых розных мовах, прычым не толькі дауніх, але і сучасных³⁹. Верагодна, колішнія вялікія семінарскія зборы былі ізаляваны ад вачэй навучэнцаў і выкладчыкаў. Палітыка адмежавання чытачоў ад патэнцыяльна шкоднай літаратуры, звязанай з уніяцкай царквой і заходнім светам, прывяла да значнага адмежавання доступу да кніжнага слова і боязі выкладчыкаў і бібліятэкараў выдаваць любыя кнігі. Некаторыя бібліятэчныя дакументы апынуліся ў асоб, якія не мелі дачынення да семінарыі, у бібліятэцы перасталі весці каталогі кнігазбору, а самі бібліятэкі не спяшаліся браць новую літаратуру. Пазней рэктар М.Браўковіч адзначаў, што семінарысты "зусім не чытаюць кніг, што паўплывала на недахоп са-мастайнага развіцця думкі і здольнасці паглыбляцца ў прадмет"⁴⁰.

У 1900 г. па распараджэнню свяцейшага Сінода найбольш рэдкія і каштоўныя кнігі з Полацкай духоўнай семінарыі былі перададзены Кіеўскай духоўнай акадэміі. Спецыялісты, якія прыехалі з Кіева, падбязна агледзелі старую частку бібліятэкі і забралі з сабой каля 10 тыс. кніг⁴¹. У камісію для перадачы кніг Кіеўскай акадэміі ўваходзілі этнограф і фалькларыст Мікалай Нікіфароўскі і гісторык Дзмітрый Даўгяля⁴². Малаверагодна, каб гэтыя людзі падтрымлівалі вывоз культурных каштоўнасцей з роднага краю. Абодва яны ў свой час скончылі Віцебскую духоўную семінарыю, добра ведалі пра каштоўнасць старой бібліятэкі. Праўдападобна, што яны ніяк не маглі паўплываць на ўжо прынятае рашэнне аб вывезе кніг у Кіеў. Можна меркаваць, што яны клапаціліся пра захаванне каштоўнага кнігазбору, якое ў Кіеве можна было лепш забяспечыць.

Так чарговы беларускі кнігазбор аказаўся страчаным. З жалем і спачуваннем можна пагадзіцца са словамі аднаго з сучаснікаў тых падзеяў: "Тое, што з вялікай працай і любою сабралі нашы продкі, мы саступілі амаль без шкадавання"⁴³. Апісанне часткі вывезеных у Кіеў кніг (3995 найменняў) было апублікавана ў 1906 г. А.С.Крылоўскім у "Сістэматычным каталогу кніг бібліятэкі Кіеўскай духоўнай акадэміі (былой Полацкай ўніяцкай бібліятэкі)"⁴⁴.

У 1920 я гг. у асяроддзі беларускіх навукоўцаў і культурных дзеячоў узнікла жаданне вярнуць каштоўныя кнігазборы на радзіму. На Першым з'ездзе даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі ў студзені 1926 г. з "пазачарговым" дакладам выступіў дырэктар "Менскай дзяржаўнай бібліятэкі" (маецца на ўвазе Дзяржаўная бібліятэка БССР, сёння — Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — А.С.) Іосіф Сіманоўскі, які прысвяціў сваё выступленне трох калек-

* Філіоквэ (ад лац. *filioque* — і ад сына) — дадатак да Нікеа-Канстанцінопальскага сімвала Веры, які тлумачыць падожданне Святога Духа не толькі ад Бога Айца, але і ад Сына.

цыям, вывезеным з тэрыторыі Беларусі ў розныя часы, але "ў якіх цяпер у БССР адчуваецца вялікая патрэба"⁴⁵. Першай з іх ён назваў бібліятэку Полацкай духоўнай семінарыі: "У 1900 годзе была вывезена ў Кіеўскую Дух. Акад. бібліотэка бытой Полацкай Вуніац. Сэмінарыі, у якой была значная колькасць інкунабул, і цяпер гэтая бібліотэка зусім без ужывання знаходзіцца ў Кіеве"⁴⁶. Яшчэ два кніга-зборы, вяртання якіх дабіваўся І. Сіманоўскі, — гэта бібліятэка Храптовічаў са Шчорсаў і бібліятэка І. Каладзеева з Барысава. З'езд падтрымаў ідэю вяртання кнігазбору і пастановіў "прастыць Інбелкульт зьвярнуцца да ўраду з просьбай аб звароце ў БССР бібліотэк, вывезеных з Беларусі ў розныя часы"⁴⁷. Аднак калі значная частка кнігазбору І. Каладзеева ўсё ж была перададзена з Масквы ў 1927 г. і сёння захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, то бібліятэкі Храптовічаў і Полацкай духоўнай семінарыі з Кіева ў Беларусь не вярнуліся.

На вялікі жаль, у пасляваенны час цікавасць да гэтай каштоўнай кніжнай калекцыі амаль знікла, а ў заявах тагачасных даследчыкаў роля і значэнне полацкага кнігазбору істотна прыніжалася. Верагодна, нешта наблытаўшы, А. Падліпскі пры апісанні бібліятэкі духоўнай семінарыі адзначаў: "У пераважнай большасці сваёй гэта былі, безумоўна, багаслоўскія кнігі на лацінскай мове. Рускіх кніг налічвалася вельмі мала, а грэчскіх не было зусім"⁴⁸. Не можа не здзіўляць тое, што віцебскі краязнавец пісаў гэтыя слова, спасылаючыся на цытаваныя намі звесткі пра склад бібліятэкі, дзе засведчана супрацьлеглае.

Сёння бібліятэка Полацкай духоўнай семінарыі раскідана па розных зборах. Асноўная яе частка, якая больш за стагоддзе таму была перададзена ў Кіеў, захоўваецца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У. Вярнадскага. Пакінутая частка бібліятэкі разам са зборамі Віцебскай духоўнай семінарыі ў 1920-я гг. паступіла ў фонды Дзяржаўной бібліятэкі БССР (цяпер — Нацыянальная бібліятэка Беларусі), дзе захоўваецца дагэтуль. Выявіць кнігі з гэтай бібліятэкі можна дзякуючы наяўнасці на іх пэўных уладальніцкіх паметак. Спачатку для абазначэння прыналежнасці кніг да семінарскай бібліятэкі на тытульных аркушах рабіліся рукапісныя адзнакі на польскай мове "Z Biblioteki Seminar. Polockiego". У далейшым на тытульных аркушах ставілі пячатку "БІБЛІОТЕКА ПОЛОЦК: ДУХОВ: СЕМИНАРИИ". Сёння гэта калекцыя, як і бібліятэка полацкіх езуітаў, уяўляе сабою адзін з найбольш каштоўных гістарычных кніжных збораў Беларусі. Яна яшчэ патрабуе больш глубокага вывучэння і можа стаць аб'ектам сумесных даследаванняў з украінскімі калегамі.

Акрамя езуіцкага і ўніяцкага кнігазбораў існавалі ў Полацку і бібліятэкі праваслаўных навучальных установоў. Гэтыя ўстановы дзейнічалі пры буйных манастырах і храмах, аднак стварыць самастойную адукатыўную ўстанову праваслаўная царква так і не здолела аж да XIX ст. Калі ў 1833 г. была адноўлена Полацкая праваслаўная епархія, сюды ў якасці епіскапа быў прысланы Смарагд Крыжаноўскі. Ён меў на-

мер адкрыць у Полацку праваслаўную духоўную семінарыю. Аднак гэтаму намеру не наканавана было спрайдзіцца. Толькі пасля ліквідацыі уніі ў 1839 г. бытая Полацкая ўніяцкая духоўная семінарыя стала праваслаўной. Пасля яе пераводу ў Віцебск у 1856 г. у Полацку засталіся толькі павятовае духоўнае вучылішча і аднакласная праваслаўная прыходская школа. Яны таксама мелі свае бібліятэкі, але тых па сваіх памерах і змястоўнаму напаўненню значна саступалі бібліятэцы семінарыі. Гэта было абумоўлены ніжэйшым узроўнем адукатыўных установах (семінарыя лічылася сярэднім навучальнай установай, а прыходская школа і вучылішча — ніжэйшымі), менш працяглай гісторыяй іх існавання, меншай колькасцю выкладчыкаў. Кнігазборы гэтых навучальных установ не захаваліся ў поўнай меры, аднак некаторае меркаванне пра іх можна скласці, аналізуючы праграмы навучання. Так, у павятовым духоўным вучылішчы праводзіліся заняткі па чыстапісанні, арыфметыцы, рускаму і славянскому чытанню, нотных спевах, геаграфіі, расійскай гісторыі, царкоўнай археалогіі, царкоўнаму статуту, богаслужбовых кнігах, расійскай, царкоўнаславянскай, грэчаскай і лацінскай мовах⁴⁹.

Прыходская школа не мела магчымасці самастойна вызначаць характар папаўнення ўласнай бібліятэкі. У адпаведнасці з правіламі аб царкоўна-прыходскіх школах у Полацкай епархіі кіраванне імі даручалася епархіяльному брацтву, якое знаходзілася ў Віцебску. Савет брацтва ажыццяўляў заказ і рассылку па школах навучальных дапаможнікаў, рэкамендаваных Свяцейшым Сінодам Рускай праваслаўной царквы, а таксама кніг і брашур маральна-рэлігійнага зместу для пазакласнага чытання дзяцей і дарослых. З гэтага пераліку бачна, наколькі вузкім было камплектаванне бібліятэк. Да таго ж паступленне кніг у прыходскія бібліятэкі ішло амаль выключна з расійскіх губерняў і беларускія выданні ў іх фактычна адсутнічалі. Гэта пацвярджаюць захаваныя списы кніг, якія рассылаліся па школах епархіі. У спісах можна знайсці евангеллі, псалтыры, часасловы, актоіхі, разнастайныя малітоўнікі, жыці ѿ святых (не беларускіх), царкоўныя азбукі, павучанні і настаўленні, пропісі, кнігі па мовазнаўстве, арыфметыцы, царкоўнай і расійскай гісторыі, асобныя палемічныя творы, маральна-выхаваўчую літаратуру і інш.⁵⁰

У Полацку жылі таксама стараверы. Яны мелі ўласную адзінаверскую царкву, пры якой існавала невялікая школа (у 1864 г. у ёй вучылася толькі двое вучняў⁵¹). Верагодна, што ўласнай бібліятэкі школа не мела і карысталася царкоўнымі кнігазборамі.

У XIX ст. больш за палову насельніцтва Полацка складалі яўрэі. Напрыклад, у 1862 г. з 11 740 жыхароў горада 7777 былі іудзеямі⁵². З 1851 г. у горадзе існавала невялікае (у 1860 г. у ёй мелася 18, а ў 1865 г. — 58 вучняў⁵³) Казённае яўрэйскае вучылішча першага разраду. Тут навучалі рускай мове, арыфметыцы, нямецкай мове, Бібліі, малітоўніку, "абрадам веры" і інш. Адначасова дзейнічалі і прыватныя яўрэй-


скія вучэльні. У якасці прыкладу можна згадаць Яўрэйскі жаночы аднакласны пансіён Абрама Маркільса⁵⁴. Вядома таксама пра існаванне ў Полацку талмуд-торы — яўрэйскай рэлігійнай навучальнай установы для хлопчыкаў з малазабяспечаных сем'яў. Абавязковымі прадметамі ў ёй былі іўрыт, Тора і Талмуд. Пря бібліятэці яўрэйскіх навучальных установ Полацка мы ведаем няшмат, але, улічваючы значэнне кнігі ў яўрэйскай культуры, сумнявацца ў іх наяўнасці не даводзіцца.

У XIX ст. у Полацку з'явілася таксама вялікая колькасць свецкіх навучальных установ, якія валодалі ўласнымі бібліятэчнымі зборамі. Найбольш вядомай з іх з'яўляецца Полацкі кадэцкі корпус — пачатковая ваенна-навучальная ўстанова расійскага імператарскага войска. Ён быў адкрыты 25 чэрвеня 1835 г. па волі імператара Мікалая I. Даволі хутка кадэцкі корпус стаў найбуйнейшай адукацыйнай установай у горадзе: у 1860 г. у ім навучалася 400 юнакоў⁵⁵.

Кадэцкі корпус размясціўся ў будынках закрытай езуіцкай акадэміі. Як ужо адзначалася, кадэцкаму корпусу з бібліятэці Полацкай езуіцкай акадэміі было перададзена 2080 кніг па ваеннай справе, матэматычных і прыродазнаўчых навуках. Такім чынам, Полацкаму корпусу вельмі паshanцевала, паколькі ў той час наяўнасць здавальняючай бібліятэкі была рэдкасцю для расійскіх кадэцкіх карпусоў. Па выказванню вялікага князя Міхаіла Паўлавіча, які з 1831 г. быў галоўным начальнікам усіх сухапутных кадэцкіх карпусоў, "у ваенна-навучальных установах цалкам грэбавалі адным з самых важных патрабаванняў выхавання, а менавіта чытаннем выхаванцамі кніг; таму выхаванцы падчас заходжання ва ўстановах, зусім не атрымоўваючы звычкі чытаць, разважаць і выказваць меркаванні аб прадметах уласным сваім разумам, абмяжоўваючы засваеннем толькі сухіх паняццяў, якія не выходзяць за межы класнага выкладання"⁵⁶.

Бібліятэка корпуса пастаянна папаўнялася за кошт набыцця кніг і перадачы іх у дар. Гэта былі пераважна расійскія выданні. Так, у пачатку 1840-х гг. у бібліятэцы кадэцкага корпуса ў вялікай колькасці меліся неабходныя для навучальнага працэсу катэхізіс мітрапаліта Філарэта, кароткае тлумачэнне літургіі Вазнясенскага, "Руководство к умственным упражнениям при преподавании отечественного языка" Гугеля, кнігі па граматыцы і славеснасці Грэча, Глаголева і Плаксіна, падручнік Франкера і Бурдона па арыфметыцы, алгебры, геаметрыі, падручнік Арсеньева па геаграфіі, дапаможнік Кайданава па гісторыі і іншыя працы. Мелася таксама значная колькасць твораў мастацкай літаратуры, слоўнікі, атласы, "геаграфічныя сеткі", "геаметрычныя фігуры", гістарычныя карты, храналагічныя табліцы, пропісі і многае іншае⁵⁷. Акрамя агульнай бібліятэкі, што размяшчалася ў асобным памяшканні, частка кніг знаходзілася ў "рэкрэацыйных пакоях" кадэтаў, а частка выдавалася ім на руکі.

У 1914 г. у сувязі з пачаткам вайны з Германіяй Полацкі кадэцкі корпус быў эвакуіраваны і сляды яго



Кніга з рукапіснай паметкай
Полацкага езуіцкага
калегіума і пазнейшай
печаткай Полацкага
кадэцкага корпуса.

Штамп бібліятэкі
Полацкага кадэцкага
корпуса.



бібліятэкі былі страчаны. Ёсьць звесткі, што вялікая колькасць кніг з гэтай бібліятэкі ў 1915 г. трапіла ў Сімбірск⁵⁸. Даволі значныя фрагменты бібліятэкі Полацкага кадэцкага корпуса захоўваюцца сёння ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Многія з тых кніг маюць таксама пазнакі бібліятэкі Полацкай езуіцкай акадэміі.

Яшчэ адной свецкай навучальнай установай Полацка, якая праіснавала доўгі час, было мясцовае павятовае вучылішча. Яно было заснавана ў 1786 г. (адкрылася ў 1789 г.) пры праваслаўным Богаяўленскім манастыры як чатырохкласнае Полацкае галоўнае народнае вучылішча. Гэта была свецкая навучальная ўстанова. У 1797 г. яна была пераўтворана ў малое народное вучылішча, у 1820 г. — у павятовае, а ў 1830 г. — у дваранскае вучылішча⁵⁹. У 1860 г. гэта

было ўжо даволі буйное павятове дваранскае пяці-класнае вучылішча, дзе навучалася 100 юнакоў вышэйших саслоўяў⁶⁰. Бібліятэка яго фарміравалася ў адпаведнасці з праграмай навучання, што ўключа-ла вывучэнне польскай, нямецкай, рускай і лацінскай моў, граматыкі, Закона Божага, арыфметыкі, ге-метрыі, архітэктуры, механікі, фізікі, мальвання, усеагульной гісторыі, усеагульной і рускай геаграфіі⁶¹. Сёння асобныя выданні з гэтай бібліятэкі таксама захоўваюцца ў зборах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.


Пасля паўстання 1863—1864 гг. царскі ўрад прыступіў да павелічэння колькасці адукатычных устаноў у Беларусі і Літве з мэтай выхавання ў на-сельніцтва большай лаяльнасці да ўрада. З 1872 па 1919 г. у Полацку дзейнічала даволі вялікая **настаў-ніцкая семінарыя**. З самага пачатку існавання се-мінарыі пры ёй была заснавана бібліятэка, якая на-лічвала больш за 8 тыс. тамоў. У 1910 г. пры семіна-рыі быў адкрыты музей наглядных дапаможнікаў для настаўнікаў.

У Полацку існавалі таксама і **жаночыя наву-чальныя ўстановы**. Яшчэ ў 1838 г. быў заснаваны Узорны чатырохкласны пансіён для высакародных дзяўчат дваранскага паходжання. У 1849 г. у ім пра-ходзілі навучанне 36 маладых дзяўчат, у 1860 — 40, у 1865 — 34⁶². У 1872 г. ён быў пераўтвораны ў двух-класнае прыватнае жаночае вучылішча, у хуткім ча-се — у чатырохкласнае, а пасля і ў пяцікласнае жа-ночое вучылішча⁶³. У 1860-я гг. працаваў таксама двухкласны прыватны жаночы пансіён Францішкі Цы-мерман, разлічаны да 50 дзяўчат, і бясплатная што-дзённая школа для 40 дзяўчат⁶⁴. З 1869 г. у Полацку дзейнічала пяцікласнае жаночае вучылішча імя В.Ф.Рульковіч (з 1902 г. — Полацкая жаночая гімна-зія)⁶⁵. У падпарадкаванні духоўнага ведамства зна-ходзілася таксама Полацкае Спаса-Ефрасіннеўскае вучылішча для дзяўчат духоўнага звання, якое было адкрыта 1 верасня 1844 г. У 1889 г. пры ім была адкрыта ўзорная царкоўна-прыходская школа для дзяўчат⁶⁶.

Літаратура ў бібліятэкі жаночых навучальных устаноў закупалася для забеспечэння вывучэння Закона Божага, рускай мовы, арыфметыкі, айчыннай гісторыі і геаграфіі, царкоўных спеваў, рукадзелля і іншых карысных для маладых дзяўчат навук. Безумоўна, спецыяльныя пасады бібліятэкара ў такіх устаноўах не было.

Надзвычай бурны рост колькасці розных навучаль-ных устаноў — дзяржаўных, прыватных і грамадскіх, мужчынскіх і жаночых, пачатковых і сярэдніх — ад-бываўся ў Полацку ў пачатку XX ст. Усе гэтыя ўстано-вы мелі ўласныя бібліятэкі, якія адыгрывалі важнае значэнне для прафесійнага і агульнакультурнага раз-віцця навучэнцаў, становіліся цэнтрамі культурнага жыцця не толькі гэтых устаноў, але і ўсяго горада ў цэлым. Так пачынаўся абсалютна новы этап у развіцці бібліятэчнай справы ў Полацку і ва ўсёй Беларусі.

Такім чынам, падсумоўваючы прыведзеныя намі факты, адзначым, што на працягу XVI—XIX стст. у



Паметка на книзе з бібліятэкі
Полацкага павятовага вучылішка.

Полацку сфарміравалася шматузроўневая адукатычная сістэма, што ўключа-ла пачатковыя, сярэднія, вышэйшыя навучальныя ўстаноўы, якія дыферэнцыраваліся па арыентацыі на навучэнцаў розна-га маёмаснага ўзроўню, полу і веравызнання. Фактычна пры кожнай навучальнай установе існавала свая бібліятэка. І калі асобныя з гэтых бібліятэк былі даволі сціплыя, то многія сталі гонарам не толькі сваіх навучальных устаноў, але і ўсяго горада і ўрэшце ўсёй беларускай культуры.

Аналіз гісторыі фарміравання і трансфармацыі кнігазбораў полацкіх навучальных устаноў дазваляе зрабіць некаторыя высьновы пра агульныя тэндэн-цыі культурнага развіцця. Так, лёс гэтых збораў у XIX ст. з'яўляецца красамоўным сведчаннем такіх агульнакультурных працэсаў, як русіфікацыя і апра-васлаўленне насељніцтва, ліквідацыя уні і мініміза-цыя заходняга ўплыvu, непаслядоўнасць царскай улады ў дачыненні да ордэна езуітаў, ліквідацыя ад-метнасцей беларускага праваслаўя, секулярызацыя культуры, вываз культурных каштоўнасцей з бела-рускіх земель і інш.

На вялікі жаль, у Беларусі сёння фактычна не заха-валася ніводнага гістарычнага кнігазбору як цэлас-най калекцыі. Гэта ж тычыцца і бібліятэк полацкіх на-вучальных устаноў. Іх фрагменты раскіданы па раз-ных дзяржаўных і прыватных калекцыях Расіі, Літвы, Украіны, Польшчы і іншых краін. Пэўная частка кніж-ных калекцый з Полацка сёння захоўваецца ў бела-рускіх бібліятэках (найперш, у Нацыянальнай біблія-тэцы Беларусі). Гэта ўсё стварае падставы для пра-вядзення даследаванняў (у тым ліку і сумесных з за-межнымі калегамі) па вывучэнні гісторыі фарміравання і перамяшчэння гістарычных кнігазбораў, арганізацыі заходаў па вяртанні гэтых калекцый, а так-сама для ажыццяўлення бібліографічнай і віртуаль-най (паўнатэкставай) іх рэканструкцыі.

¹ Ярашэвіч А. Полацкія манастыры // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 5. Мн., 1999. С. 542.

² Ярашэвіч А. Полацкія кляштар бернардзінцаў // Эн-цыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. С. 536.

³ Суша А.А. Уніяцкія храмы і манастыры Полацка ў XVII ст. // Сімёон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычны і літа-ратурны дзейніца. Полацк, 2005. С. 96—105.

⁴ Блінова Т.Б. Иезуиты в Беларуси: роль иезуитов в орга-низации образования и просвещения. Гродно, 2002. С. 242.

- ⁵ Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума // Вялікае Княства Літоўскае: энцыклапедыя. Т. 3. Мн., 2010. С. 77; Kadulska I. Akademia Połocka: ośrodek kultury na Kresach: 1812—1820. Gdańsk, 2004. S. 43.
- ⁶ Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума. С. 77.
- ⁷ Там жа. С. 78; Kadulska I. Akademia Połocka. S. 43.
- ⁸ Kadulska I. Akademia Połocka. S. 43.
- ⁹ Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума. С. 78; Kadulska I. Akademia Połocka. S. 44.
- ¹⁰ Kadulska I. Akademia Połocka. S. 50.
- ¹¹ Блінова Т.Б. Іезуіты в Беларусі. С. 223; Kadulska I. Akademia Połocka. S. 46.
- ¹² Grzebień L. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku // Archiwum, Biblioteki i Muzea Kościelne. 1975. T. 30. S. 249.
- ¹³ Kadulska I. Akademia Połocka. S. 47—48.
- ¹⁴ Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума. С. 77.
- ¹⁵ Kadulska I. Akademia Połocka. S. 45.
- ¹⁶ Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума. С. 77.
- ¹⁷ Kadulska I. Akademia Połocka. S. 44—45.
- ¹⁸ Блінова Т. Б. Іезуіты в Беларусі. С. 227.
- ¹⁹ Там жа.
- ²⁰ Kadulska I. Akademia Połocka. S. 54.
- ²¹ Блінова Т.Б. Іезуіты в Беларусі. С. 223; Grzebień L. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku. S. 243—244.
- ²² Блінова Т.Б. Іезуіты в Беларусі. С. 227—228.
- ²³ Там жа; Kadulska I. Akademia Połocka. S. 54.
- ²⁴ Вікентьев В.П. Пороцкій кадэтскій корпус: історыческій очерк 75-летия яго сущэствавання. Пороцк, 1910. С. 43—46; Подлипский А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска // Книговедение в Белоруссии (сборник статей). Мн., 1977. С. 149; Савельева В.М. Страницы истории библиотек Пороцка // К истории библиотечного дела в Белорусской ССР: сб. науч. работ. Мн., 1975. С. 96.
- ²⁵ Рошчына Т.І. Перамешчаныя беларускія кнігазборы. Стародрукі з беларускіх гістарычных калекцый у сковішчах памежных краін // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. 2003. Вып. 8. С. 171.
- ²⁶ Каханоўскі Г. Прадвесне навукі. Мн., 1990. С. 104.
- ²⁷ Суша А.А. Ля вытокай беларускай гістарычнай навукі: творчая спадчына Ігната Кульчынскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2009, № 2. С. 29.
- ²⁸ Довгялло Д.И. Вітебская духовная семинария (16.XII. 1806 — 1906 г.): заметки и воспоминания. Вітебск, 1907. С. 21; Самусік А. Праект адкрыцця уніяцкай духоўнай акадэміі ў Полацку // З гісторыі уніяцтва ў Беларусі. Мн., 1996. С. 117—121.
- ²⁹ Подлипский А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска. С. 151.
- ³⁰ Довгялло Д.И. Вітебская духовная семинария. С. 8; Radwan M. Carat wobieck kościoła greckokatolickiego w zaborze Rosyjskim 1796—1839. Roma—Lublin, 2001. S. 148—149.
- ³¹ Довгялло Д.И. Вітебская духовная семинария. С. 24.
- ³² Там жа. С. 16; Шавельскій Г. Из былога almae matris: Белорусская (Пороцкая) греко-униатская семинария в 1833—1834 г., предвосходненіем униатов. [Вітебск, 1906]. С. 12.
- ³³ Шавельскій Г. Из былога almae matris. С. 12—13.
- ³⁴ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 1. Вітебск, [1860]. С. 125.
- ³⁵ Памятная книжка Вітебской губернии на 1862 год. Вітебск, [1861]. Ч. 1. С. 201.
- ³⁶ Сементовский А. Вітебск, статистический очерк // Памятная книжка Вітебской губернии на 1865 год. Вітебск,
1865. С. 214—216.
- ³⁷ Подлипский А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска. С. 151.
- ³⁸ Там жа.
- ³⁹ Довгялло Д.И. Вітебская духовная семинария. С. 55—56.
- ⁴⁰ Там жа. С. 56.
- ⁴¹ Довгялло Д.И. Вітебская духовная семинария. С. 79—80; Подлипский А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска. С. 152.
- ⁴² Цыбуля В.А. Бібліятэка Полацкай езуіцкай акадэміі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994. С. 37.
- ⁴³ Подлипский А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска. С. 152.
- ⁴⁴ Систематический каталог книг библиотеки Киевской духовной академии (бывшей Пороцкой униатской библиотеки) / сост. А.С. Крыловским. Киев, 1906.
- ⁴⁵ Працы Першага з'езда даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі, 17—18 студз. 1926 г. Мн., 1926. С. 25.
- ⁴⁶ Там жа.
- ⁴⁷ Там жа. С. 7.
- ⁴⁸ Подлипский А.М. Из истории библиотек дореволюционного Витебска. С. 151—152.
- ⁴⁹ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 1. С. 126—127.
- ⁵⁰ Отчет о состоянии церковно-приходских школ Пороцкой епархии за 1889—90 учебный год и о деятельности Совета Витебского епархиального братства святого равноапостольного князя Владимира. Вітебск, 1891. С. 33—36.
- ⁵¹ Памятная книжка Вітебской губернии на 1865 год. С. 292.
- ⁵² Там жа. С. 282.
- ⁵³ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 1. С. 125; Ч. 2. С. 14; Памятная книжка Вітебской губернии на 1866 год. Вітебск, 1865. С. 198.
- ⁵⁴ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 1. С. 205; Памятная книжка Вітебской губернии на 1865 год. С. 292.
- ⁵⁵ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 2. С. 12.
- ⁵⁶ Вікентьев В.П. Пороцкій кадэтскій корпус: історыческій очерк 75-летия яго сущэствавання. С. 92.
- ⁵⁷ Там жа. С. 132—134.
- ⁵⁸ Каханоўскі Г. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі. Мн., 1984. С. 79—80; Цыбуля В.А. Бібліятэка Полацкай езуіцкай акадэміі. С. 37; Kadulska I. Akademia Połocka. S. 86.
- ⁵⁹ Вітебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802—1917). Мн., 2009. С. 427.
- ⁶⁰ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 1. С. 203; Ч. 2. С. 14.
- ⁶¹ Вітебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802—1917). Мн., 2009. С. 427.
- ⁶² Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 2. С. 14; Памятная книжка Вітебской губернии на 1866 год. С. 198.
- ⁶³ Вітебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802—1917). С. 450.
- ⁶⁴ Памятная книжка Вітебской губернии на 1861 год. Ч. 1. С. 205; Ч. 2. С. 14; Памятная книжка Вітебской губернии на 1865 год. С. 292.
- ⁶⁵ Вітебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802—1917). С. 450.
- ⁶⁶ Отчет о состоянии церковно-приходских школ Пороцкой епархии. С. 6.

ЗА - 1

6078

"БЕЛАРУСКІ
ГІСТАРЫЧНЫ
ЧАСОПІС" 5/2012

2012, №5

Полацк 862-2012



Адноўлены крыж
Ефрасінні Полацкай.




Актавая
пячатка
Ефрасінні
Полацкай.

Ефрасіння Полацкая.
Абрэз пачатку XX ст.



Дэісус. Фрэска ў келлі Ефрасінні Полацкай.
Спаса-Праабражэнская царква. XII ст.



Помнік
Ефрасінні
Полацкай.



Макет-рэканструкцыя Спаса-
Праабражэнскай царквы XII ст. Спаса-Праабражэнская
царква. Сучасны выгляд.

Полацк



862-2012



Партрэт Францыска Скарыны з кнігі "Ісус Сірахай". 1517 г.

• Понеже ўпрыгоженія Зверн ходяще съпу стыни знають імь сеом • Птицы летающиє поезъ дучхъ ведають гнёзда сеом • Рибы плавлющиє помо рю інеркахъ чують сиры сеом • Пчелы ітымъ подо бнам боронять ծльёсъ свойхъ • Такожъ ілюди ігде зроднися ібскоўмены суть поезе ктому месту ве лікую ласку імають •



Тытульны ліст "Бібліі"
Францыска Скарыны.

Помнік
Францыску Скарыне.



Разварот "Псалтыра" —
першай кнігі, выдадзенай
Францыскам Скарынам. 1517 г.

ПРЕДІСЛОВІ
Бакое писаніе
носполезно ёста
блаженню испо
нязянню прев
ёдеть члобечка божі
добро ѿготовяна. Іко
писаль пишеть: ісега
очішаванія сабъ книш
представленію духоўному
чымын Осьччи. Ёдкы
носмы, другие святыні
тъ якъ. Іные дамы
жнине преніччами прев
некоторые теже песні
за дявыда й ўшкыну
жнинами, ико ёста
премолебеніе пр
такмо ёдинно речъ въ
по знакохъ жнине
пітии ѿчить, пра

ЗАЧАЛО ПОДІБНО ФІКІНЦІ
гледое поета юскійскага, оустяжн
Есік, й ўпшынага глы молішас сівъ
І. Оже оустяжнага, чаго, ико нано
дніке сопадней добро предпосою. Й
зяявіка ўлуківога, даждьбать соніцъ въ
алюсам, і дніне ѿсіжайно ўнізъ ўсіхъ
моя недайтайнія, івесіхъ яма шес
сітос. Што, ісмані, ісватаго дучхъ, іны
іхъ прыносю, івесіхъ ямані, яшчэ:
Ікро настасій, ітіхъ, піфіч іші гам
піфіч іші, придмете поклонічама трахъ.
Часомъ і Помілччама, воле побланіч:
Кінчомъ скончай, і жненіччалічні гаройці
глазъ. Песнь я. Грух, Твоя піевідніс
Сілі Фанія гавайі неподично, і єзінічкі



Разварот "Малой
падарожной книжницы".

1522 г.


Полацк



862-2012




Тытульны ліст кнігі
Сімяна Палацкага
“Вертурад мноцветный”.




Партрэт
Сімяна
Палацкага.



Узор паэтычных экспериментаў
Сімяна Палацкага.



Тытульны ліст кнігі
Сімяна Палацкага
“Рифмологіон
или Стихослов”.



Помнік Сімяну Палацкаму.

Свята-Богаяўленскі сабор.

Полацк 862-2012



Напалеон Орда.
Полацк.
Былы базыльянскі
манастыр
на Верхнім замку
і Сафійскі сабор.
1875—1876 гг.



Напалеон Орда.
Полацк.
Дамініканскі касцёл
і кляштар.
1875—1876 гг.

